

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на снежань 2020г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абластных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды літаратуры);
3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”;
4. Бібліятэчны анлайн-праект “Во!Круг книг!”.

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Здоровым быть – век долгий жить” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – электронная прэзентацыя, 01.12

- “Им через сердце виден мир” (да Дня інвалідаў) – электронная прэзентацыя, 03.12

- “Ю.Высоцкі “Перамогу набліжалі як маглі” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – водгук аб кнізе, 08.12

- “Майстар літаратурнага слова” (да 70-годдзя з дня нараджэння А.Л.Вераб’я, у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – электронная прэзентацыя, 23.12

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Зимние забавы” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – зімовыя гульні на старонках кніг, 06.12

- “Откуда Шекспир заимствовал сюжеты для своих пьес?” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – літаратурнае знаёмства, 22.12

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – відэа-водгук, 18.12

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Да 85-годдзя з дня нараджэння Н.В.Галіноўскай” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў, 18.12

- “Духоўная літаратура для дзяцей” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд, 23.12

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Гісторыя назвы аг.Лунна” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 10.12

- “Верш пра зіму” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – анлайн чытанні, 16.12

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Уся праўда пра СНІД” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”, да Дня прафілактыкі СНІД) – анлай-інфарміна, 02.12

- “Нашы землякі: Віктар Кандратовіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – завочная экскурсія па фермерскай гаспадарцы “Мара”, 19.12

- “Зімняя казка” (аматарскае аб’яднанне “Тралеска”) – свята, 27.12

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Умей сказаць “НЕТ” (да Дня прафілактыкі СНІД, аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – шок-урок, 02.12

- “Мая Радзіма – Беларусь” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – пазнавальны часопіс, 11.12

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Я люблю тебя, жизнь...” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”, да Дня прафілактыкі СНІД) – анлайн чытанні, 02.12

- “Страницы книг расскажут о войне” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – бібліяграфічны анлайн-агляд, 20.12

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “У черты, за которой мрак” (да Дня прафілактыкі СНІД, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-урок, 05.12

- “Кніга М.Чаргінца “Аперацыя “Кроў” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – водгук, 12.12

- “Легенды Пескаўскай зямлі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – паведамленне, 13.12

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Сем цудаў аграгарадка Масты Правыя” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – паведамленне, 18.12

- “Наркомания – болезнь века” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-ўрок, 27.12

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Музыка – маё жыццё. Яўген Петрашэвіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – краязнаўчае паведамленне, 12.12

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Мы умеем мастерить, веселиться и дружить” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – музычны вечар, 27.12

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Цудоўная пара – ЗІМА!” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў беларускіх паэтаў, 03.12

“Тваё здароў’е ў тваіх руках (да Дня прафілактыкі СНІД) – выстава-абмеркаванне, 04.12

- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна: заслужаная настаўніца БССР Я.А.Лазовік” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – гадзіна-паведамленне, 20.12

- “А у нас Калядачкі: будуць бліны ды аладачкі” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – фальклорная праграма, 25.12

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-нCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК

“Мастоўская раённая бібліятэка”будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах